

# Служыў Айчыне і вучыў быць патрыётамі

Сямён Сцяпанавіч  
Дашкевіч унёс свой  
уклад у развіццё  
адукацыі  
у мазырскім сяле



1946 год.  
Сямён

Сцяпанавіч Дашкевіч –  
дирэктар Бельскай школы.

Бываюць у нашым жыцці людзі, якіх можна парабаць з эпохой. Праз іх жыццё, лёс праходзяць усе перамены, падзеі, як добрыя, так і не вельмі трагічныя. Такія людзі нараджаюцца для таго, каб ствараць гісторыю, працягваць жыцце на зямлі, несці на сваіх плечах цяжкія выпрабаванні.

## Бацькоўская навука

З нашых земляжоў, каго закрынела Вялікая Айчынная вайна, хочацца ўспомніць Дашкевіча Сямёна Сцяпанавіча і па працу прызнаць яго заслугі. Эты чалавек усім сваім жыццем даказаў, што служжэнне Айчыне – самое дарагое, неабходнае, што можа быць у жыцці супраўднага чалавека.

У далёкім 1919 г. ў сям'і працтва селяніна Сцяпана Фядосавіча Дашкевіча ў вёсцы Белая Мазырскага раёна нарадзіўся чолопчык, якога назвалі Сименам. У сям'і было яшчэ трох дзяцей, дзячатак. Сям'я была працтвавала, жыла са сваімі працамі, якіх кожуць у нас, из мазалія. Бацька быў добрым семініянінам, дзеці прывычкали да працы з дзяцінства, а яе, гэтай працы, у селянскіх гаспадары хапала. Акрамя таго, дзеці ведалі, што такое лес, дзе здабыча рыбы, а сын Сямён дзякуючы бацьку стаў добрым паліцічным.

У той жа час бацька разумеў, што ўже прыйшоў час іншых людзей, вучоных, адукаваных. Усе ўмовы для вучобы, атрымання прафесіі былі. З чавяртнічай дзяцей без адукцыі не застаўся ніхто: дочкі Райна і Вольта стады мэдэбістамі, а сын Симён і дачка Паша – настаўнікамі. У той час гэта быў небываўшы бацькоўскі подзвіг – вымушчыць усе дзяцей, дзяцім підзеяць у жыцці, выхаваць супраўднымі савецкімі грамадзянамі.

Сын – гэта гонэр кожнага бацькі, яго працяць, яго наўдзеніе. Супраўднымі сынамі, іллюстраванымі братамі быў Сямён Сцяпанавіч Дашкевіч. Не падвойў сваіго бацьку, нізе не запліміў сваю сям'ю. Зарас прыйшоў час расказаць блізкім чалавеку больш падрабіцца.



1943 год. Ленінград. Шпіталь.



Бацька Сцяпан Фядосавіч  
Дашкевіч.

Ленінграда. Выходзячы ў горад, малады афіцэр бацьку, як страшна было навокал: голад, холад, памерлыя людзі, якіх цыганцы на санках пахаваць, 125 грамму блакаднага хлеба...

З успішнай дачкай Ларысой Сімёнайчы: «Калі фантан на вуліцы часта сядзеў на старынках бабуля, якая ўжо нічога і не праціла, – усе адноўлічыў галадалі. Збіраў Сямён Дашкевіч пайка хлеб, прасіў саслужыўцама аддаваць хлеб і што было з працтвам, прыносіў старой жанчыне, аддаваў яе ўнукам. Там і начуў упершыню ад яе «Спасі Бога замест прычынніца «дзядю»». Усё сваё жыцце потым ён так скрупультнай, Магчыма, і юных дзякуючы малітвамі ўздынай бацьку.

Пры праціве блакады быў цяжка пацягнуць, асколкі міны прайшлі праз руку, папалі ў грудзі і лёгкія. З гэтым асколкам, які закансулаваўся ў лёгкім, Сямён Сцяпанавіч працаваў ўсе жыцці. З тканак пляча з дзвердзі гады выхадзілі дробныя асколакі. Такая памяць аба вайне. Знаходзячыся на лачкіні ў шпиталі ў Ленінградзе, працягваў слухаць Айчыне – выкрыву немецкага варгана, ворага народу.

Напамінкам, аба вайне сталі дзяржункі ўнітарыды: ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За аварону Ленінграда», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

## Вялікая змена

У 1946 годзе пасля працяглага

знаходжання ў шпиталі ў связі з сур'ёзным раненнем Сямён Дашкевіч дэмабілізаваўся з радой Савецкай арміі, вярнуўся дадому ў вёску Белая. Пачаў працаваць па сваім пачынанні: ўнітародзіць за храбрасць, за заслугі перад Радзімом будзе наперадзе шмат. Многа будзе і гора, раненій, таго, што складае службу афіцэр. Перад самай Вялікай Айчыннай вайной Сямён Сцяпанавіч становіцца пейзажам танкістам войск народнага камісарыату ўнутраных спраў (НКУС).

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны паклала канец мірнаму жыццю нашага народа. Вайна застала Сямёна Дашкевіча ў Ленінградзе. Маладога афіцэра адправілі на службу ў аддзел КДБ «СМЕРШ». Юсу блакаду праўбы Сямён Сцяпанавіч у адразумэні ад краіны горадзе, бацьку голад, смерцы, бамбёжкі. Працаваў над выяўленнем ворагаў, якія імінуліся нашкодзіць абароне

прасторны, таму заняткі праводзіліся ў дзве змены. Малады дырэктар, былы франтавік па-ваенному ўпэўнена выконваў свае абавязкі.

На доўга выбіраў для сябе Сямён Сцяпанавіч жонку: убачыў у аддзеле адукыўці маладога інспектара Наталлю Аляксандраўну Прусс і закахаўся. Самастойная, адказная, прыгожая. Што яшчэ патрабаваў для будаўніцтва сям'і? Аб моіх пачынаннях не варылі, боЛь думалі, як паставіць сваёй дом, выгадаваць добрых дзяцей, стаць прыкладам не толькі сваім дзецям, але і вучням у школе, аднавіскоўцам. Настаўнік на сале – гэта больш чым настайнік: гэта дарадца, прыклад для ўсіх. Маладая сям'я жыла па прынцыпах «настаўнік заследыў на віду і хто, калі не я?».

Аб тых цяжкіх гадах сам Сямён Сцяпанавіч расказаў сваім дзецям.

З успішнай дачкай Ларысой Сімёнайчы: «Бацька расказаў, што пасля вайны настаўнікі атрымлівалі прадуктовыя карткі, а пакольку бацькі працаўвалі ў дзве змены, карткі былі чатыры. Жылі тады на сусцярпі школы па вуліцы Першамайскай у дзвердзівай хаце. Фашысты ў час акупацыі спалілі ў вёсцы 23 хаты, таму ў той час у доме жылі па некалькі сем'і. Наша сям'я таксама праражвала ў цеснаве з усімі бацьковымі сёстрамі і дзядзькамі з бабулі. Карткі кармілі ѹсю вялікую родzinu. І нават калі бацькі пабудавалі свой дом у 1947 годзе і перайшлі туды, дзве карткі засталіся ў сям'і дзеда, бо траба было падтрымліваць сваіх родзічоў. Вось так быў выхаваны мой бацька: перш за ўсё – клопат аб сям'і».

## Асабісты прыклад

Першым ў сям'і нарадзіўся дубравы Ларыса Сімёнайчына – Федэр і Аляксандар. Потым – дубраваканая дзяўчынка, мэміна радасць Сямён Сцяпанавіч быў вельмі стрымі, выхоўваў сыноў па-ваенному.

Ніколі не крахнуў на іх, тым больш не біў, але аўтарытэт бацькі ў сям'і быў вялікі. Патрабаваў акуратнасць у адзенні, чыстыч абутку – і сам быў прыкладам. Ваенна выраўка і самадысцыпліна – рысы характера Сямёна Сцяпанавіча, якія патрабаваў і ад дзяцей. Гэта дало свой вынік: Федэр і Аляксандар выраслі супраўднымі грамадзянамі сваёй краіны, атрымалі адукцыю. Даўчына Ларыса стала медыцынскім работнікам, усе жыцце дапамагала людзям.

З успішнай Ларысой Сям'

наўны: «Памятаю бацьку як вельмі ахайнага чалавека. Кіцель (ён дуўга яго насті) заследыў адпраставані, боты начынчаны да бляску, сам николі не быў непагоненым або настыржаным. Таго ж патрабаваў і ад дзяцей, сваіх і чужых. Знешнія ахайнасць выпрацоўвала ўнутраную дысцыпліну. У сям'і абавязкі па выхаванні былі размеркаваны: бацька займаўся сынамі, а маці – дачкай. Памятаеца яшчэ з дзяцінства, што бацька заследыў нешта здабываў: рыбы, грыбы, дзінчуки».

Праца дырэктарам школы, затым настаўнікам гісторыі і географіі дэзволіла Сямёну Сцяпанавічу выхаваць не адно пакаленне вучняў, пры乏цім такія рысы характеристы, як сумленнасць, адказнасць, прыстойнасць, акуратнасць.

## Мы памятаем

З архіўных дакументаў: «Даклад начальніка Мазырскага РАА па вінаках 1950/1951 наўчальнага года: «С. С. Дашкевіч праводзіц урокі цікавін».

За гэтымі сухімі словамі хаваецца вялікая работа педагога. Урокі гісторыі і географіі запомніліся многімі вучнямі: настаўнікі атрымлівалі прадуктовыя карткі, а пакольку бацькі працаўвалі ў дзве змены, карткі былі чатыры. Жылі тады на сусцярпі школы па вуліцы Першамайскай у дзвердзівай хаце. Фашысты ў час акупацыі спалілі ў вёсцы 23 хаты, таму ў той час у доме жылі па некалькі сем'і. Наша сям'я таксама праражвала ў цеснаве з усімі бацьковымі сёстрамі і дзядзькамі з бабулі. Карткі кармілі ѹсю вялікую родzinu. І нават калі бацькі пабудавалі свой дом у 1947 годзе і перайшлі туды, дзве карткі засталіся ў сям'і дзеда, бо траба было падтрымліваць сваіх родзічоў. Вось так быў выхаваны мой бацька: перш за ўсё – клопат аб сям'і».

За гэтымі сухімі словамі хаваецца вялікая работа педагога.

Урокі гісторыі і географіі запомніліся многімі вучнямі: настаўнікі атрымлівалі прадуктовыя карткі, а пакольку бацькі працаўвалі ў дзве змены, карткі былі чатыры. Жылі тады на сусцярпі школы па вуліцы Першамайскай у дзвердзівай хаце. Фашысты ў час акупацыі спалілі ў вёсцы 23 хаты, таму ў той час у доме жылі па некалькі сем'і. Наша сям'я таксама праражвала ў цеснаве з усімі бацьковымі сёстрамі і дзядзькамі з бабулі. Карткі кармілі ѹсю вялікую родzinu. І нават калі бацькі пабудавалі свой дом у 1947 годзе і перайшлі туды, дзве карткі засталіся ў сям'і дзеда, бо траба было падтрымліваць сваіх родзічоў. Вось так быў выхаваны мой бацька: перш за ўсё – клопат

аб сям'і».

Быў Сямён Сцяпанавіч апорай для сваіх сям'і да канца жыцця. Памятаў, што ў сваіх сясцёрніх дзедаў, брат, мужчына, абаронца.

Памер Сямён Сцяпанавіч Дашкевіч 20 студзеня 1993 года, пахаваны на могілках у роднай вёсцы Белая. Да яго на могілку прыходзяць не толькі родніны, але і вучні, тывя, у сірэях якіх настаўнікі пакінуў добрыя следы.

Памятаю бацьку, абаронцу Радзімы, увекавечану ў Зале Войсковых Славы супраўднікаў органу дзяржбаспекі ў Галоўным Ваенним храме Расійскай Федэрациі ў горадзе Масква.

Наталія ПАБОКАВА,  
бібліятэкар Бельскай сельскай бібліятэкі.